

# інтэртэкст

інтаркт

## Леанід Галубовіч



...калі за інтанаций уздыху стаіць жыщыё  
цэлага пакаленъя людзей,—  
да яго варта прыслушаща...

## Нелегализаванае

*“Так ужо сталася ў гэтым съвеце, што ўсякі талент, асабліва калі ён яркі і неардынарны, перш чым зьявіца людзям і заслужыць іх прызнаньне, сустракае жорсткі (калі не сказаць шалёны) супраціў тых, ад каго залежыць ягоны лёс. А залежыць ён шмат ад каго і ад мноства акалічнасцяў жыщыця, што нярэдка прыводзіць да краху мастака ў літаральным і пераносным сэнсе. Адныя ломяца пад цяжарам злых падкопаў і неспрыяльных абставінаў, другія разъменьваюць свой несумненны талент на дробную манету часовой карысці...  
Патрэбен характар, неаступны і ўпарты, каб абараніць першыя ўсходы дараваньня, устаіць пад націскам жыщыця, усемагутнай у наш век бюрократыі, зьявіць мастацтву свае здольнасці ў іх чыстым і сумленным выглядзе.”*

Васіль БЫКАЎ.

**Уладзімір Някляеў.**

**«Так» Кніга паэзіі.—**

Менск: Выдавец В. Хурсік, 2004, 2000 асобн., 230 стар.

...Мы з Някляевым людзі розныя.  
Аднак паэзія збліжае розных людзей.  
Сённяна наша, найперш апазыцыйная, літаратура, асабліва паэзія, поўніца фармалістычнай філалагічнай забаўкай ды нястрыманым съмехам.

Пра пацешную, а месцам брутальную кніжку «Дуліна ад Барадуліна» столькі панапісанана-панаказана, што някідкая, замкнутая на САБЕ ў спрадвечным ЧАСЕ кніжка выбітной, сапраўднай, рэдкай па ранімасыці болю паэзіі Уладзіміра Някляева «Так» як бы згубілася ў гэтым калялітаратурным вертэле. Бо што ж: пасадзілі на покуць гумар ды іронію, а дзе ж яшчэ з часоў Купалы чаканы выскі пасад між народамі?

Зрэшты, мы яшчэ добра памятаем, як паўтары гады таму У. Някляеў выдаў у съвет напаўпарнаграфічны раманчык «Лабух», аднак жа, выгрываўшы крытычны напал бальшыні сваіх калег-прыхільнікаў, стварыў вось гэты паэтычны шэдэўр (а мажліва, той раманчык быў праста роздыхам, своеасаблівай аэробікай падчас творчых вымаганьняў над паэтычнай кніжкай):

Ой ты, мацерка-Айчына,  
Як ты соладка спяваш,  
А мяне ваўком ганяеш  
Па ўсім лесе, па ўсім свете...

Ужо ня памятаю, калі чытаў я паэтычную кніжку з такой насалодай без абсалютнага змусу. Увогуле, мне цяжка згадаць яшчэ якога беларускага паэта з такой высокай творчай энергетыкай на скіле шостага дзясятку свайго зямнога веку... Заўважу, што я абраў лакальную задачу, а менавіта: зьвярнуць увагу чытача на вартую вершаваную кніжку (што сённяна само па сабе рэдкасць), прыпыніцца на яе найбольыш адметных мастацкіх асаблівасцях.

Адразу ж трэба сказаць, што сама гэтая кніжка (вершы і дэльце паэм) пісалася наводдаль Айчыны, а таму грунтавалася на неадольнай настальгii па Ёй. Як сказана ў вершы «Ластаўка» (які, да рэчы, выклікае пэўныя асацыяцыі з аднайменным вершам Анатоля Сыса):

Дарагое ёсьць дарагое.  
Ува мне

Там, дзе сэрца тугое  
Ад скразной непазбежнай тугі  
Б’еца  
Ластаўкай берагавою  
Беларусь  
Аб свае берагі.

Таму лагічна, што галоўны твор кніжкі, паэма «Ложак для пчалы», ёсьць непамысным намаганьнем паэта наблізіць радзіму да такой бязьмежнасці, каб, урэшце, знайсьці яе на месцы свайго аддалення там, дзе ты ёсьць. Старажытныя руны карэла-фінскай «Калявалы» і фальклор беларускага язычніцтва зывіваюцца ў адну непарыўную ільняную нітку, якая звязвае паэта са съветам яго далёкіх продкаў і жыццём сучасніка.

Ля возера – наўкол – жанкі  
сталі,  
Вязалі з ніцяў сеці,  
і луналі  
Над імі спевы – тыя ж, што і ў  
нас,  
Калі жанкі спявалі ў даўні час...

Міфалагічны перагук, сэнсавы і моўны (руна беларускага фальклору), нават сюжэтныя перапляценыні Калявалы і нашага разрозненага нацыянальнага эпасу, так і не сабранага ў адно цэлае (мажліва, паэма «Ложак для пчалы» будзе такім падсвядомым штуршком да падобнай справы), вызначаюць гэты арыгінальны высокамастацкі твор сярод вершаваных напластаваньняў нашай літаратуры цягам апошніх дваццаці гадоў (умоўна адлічваючы час ад зборніка «Шлях-360» А. Розанава).

Сусьвет у вобразе Сонца, Чалавек у вобразе Пчалы ствараюць Мёд у вобразе Жыцця... Гэткай мне ўяўляеца галоўная фабула паэмы. Сюжэт жа, а лепш сказаць задума самой паэмы ня толькі не хрысьціянская, а ўвогуле як бы даБОГАстваральная. Гэта спроба выяўіць той час, калі чалавек, пакланяючыся шматлікім багам, мог сам становіцца ім роўнай, калі таго вымагала жыццёвая сітуацыя (бо яшчэ не настаў час адзінаму Богу сабраць сілу ўсіх паганскіх багоў у адну сваю моц).

Безумоўна, у паэме процьма алпазіёў на сучасны стан нашага грамадства. Да гонару паэта яны ня зводзяцца да грамадзянскага барабаннага бубненіня. Гарманічныя агульнапранікненыні фінска-карэльскіх і крэўска-крывіцкіх съветапоглядаў, а таксама палітычных узаемаадносінаў (літвінаў з маскалямі і ляхамі), не-

пазъбежных лёсавых зьвязак (пупавінай з маці, словам з радзімай, помыслам з сябрамі-калегамі), самацытагаў з ранейшых твораў урэшце, магчыма, нечакана для самога паэта, дазвалююць яму выткаць на міфалагічнай аснове надзвіва яркае мастацкае палатно, рэалістычны вобраз духоўнага чалавечага жыцця, калі так можна сказаць. Нават цяжкавымоўныя напершапачатку імёны Вяйнемейнена, Леммінкяйнена, Ільмарынена паступова робяцца на заблытаных пакручастых съежках пазмы гэткімі ж звычымі, пазнавальнымі і сваімі, як Карэнчыха Стапуліха, Ляксей і Лявон, аднакарэннымі і адназначнымі, як Кайса і Кася, Міттумары і Купальле... Вось яно, зачарванае кола вечнасці: Сонца – зямля – дзяржава – народ – сям'я – чалавек (асоба) – Сусвет.

Працытую дзеля нагляднасці некалькі лагічна звязаных строфай:

Дзева села на аблоках,  
На крайку высокай хмары,  
Каб агонь на ёй люляці,  
Закалыхваці зарніцу  
У чырвоназлотай люльцы  
На сярэбраных падвязках,  
Каб хутчэй расло з дзіцяці  
Сонца цёмнай Калевале.

.....  
Дзе мужчыны Калевалы?  
Шчупака чаму не ловяць?  
Можа, ім не трэба Сонца,  
Калі ўжо агню баяцца?

.....  
Калі ўсе разам кінуты з нябёс –  
Агонь злавіцца можа: доля, лёс,  
Злавіцца Сонца можа з цемнаты  
І той шчупак, што зжэр агонь  
святы...

Дарэчы, завяршальнія радкі твору міжволі вяртаюць нас да пачатку гаворкі, а менавіта да Бога, як ні дзіўна, да ўсё таго ж *съмехатаства*:

Даруй ты, Божа,  
Мне  
Свае грахі.  
Бог мяне як гахне мехам!  
Смецце зорнае мне ўслед!..  
А як яшчэ пакінуць гэты свет?..  
Калі не так?..  
Са светласцю.  
Са смехам.

Нарэшце паэт (чалавек увогуле), хоць і гэткім парадаксальным чынам, а ўсё ж прыйходзіць да адзінага Бога (вечнасці), з якім яму, па даўняй звычы, усё яшчэ хочацца быць, калі не нароўных, дык хоць бы здольным на моўнае супрацьстаяньне...

Аднак на гэтым яго бессэнсоўныя патугі канчаюцца. Разам з паэмаю. У тым – найвышэйшая адзнака мастацкага таленту аўтара.

### Юры Станкевіч.

**«Апладненне ёлупа»: раманы, аповесці, апавяданні.–**

Менск: рэдакцыя «Настаўніцкая газета», 2005, 2000 асобн., 560 стар.

Вядомы празаік Юры Станкевіч, не зважаючы на няўлагу да сваёй творчай асобы дзяржаўнымі выдаўцамі, сам зрабіў сабе падарунак да ўласнага юбілею: выдаў цудоўную кніжку як у мастацкім, так і ў паліграфічным выкананыні «Апладненне ёлупа» (кідаецца ў очы яе белчырвона-белы залацінены ўрапейскі лоск: «Jury Stankevich»)... Калі на гэтую кніжку, найперш як на твор мастацкай літаратуры, звернуць увагу замежныя выдаўцы, магу з упэўненасцю сказаць, што з «раскруткай» пісьменніка ў іх ня будзе чарговага праліку на постсовецкай літаратурнай прасторы.

Ужо 10 гадоў як я зьяўляюся съведкам істотных, а падчас проста неперадольных перашкодаў у звязку з публікацыяй твораў Ю. Станкевіча (вось і ў гэтай кніжцы аповесьць «Лавец святла поўні» пададзена са змушанай згоды аўтара з цэнзурнымі скарачэннямі). Памятаю, нават у вольналюбівай «Крыніцы» вядомы (сацыял-дэмакратычны) крытык прылюдна абвінавачваў Ю. Станкевіча ў расізме, як рэдактар аддзелу прозы паўставаў супраць друкавання ягонага аповеду «Усе малпы любяць бананы»... Але Ю. Станкевіч (паспрабую абараніць калегу) як паталагічны беларус аніколі ня быў і ня мог быць чалавекам каставым, прапаведнікам нацыяналізму, а тым больш не праводзіў ідэалогію расізму ў сваёй творчасці. Так, ён ставіў проблему (дывягназ) сучаснаму дэмографічнаму сацыяльнаму стану грамадства, беззапеліцыйна і беспардонна паказваў на дзяржаўнае стаўленье да нацыянальной ідэі. Неаднойчы спрабаваў –

ніярдка раздражняючы і злуючы чытача – напамінць яму, якія драматычныя, а можа і трагічныя пасыледкі ланцуговай рэакцыі могуць чакаць нас і нашых нашчадкаў у недалёкім будучым пры падобным разъвіцці (у тым ліку глабалізацыі) сусветнага грамадства ў цэльм...

Што праўда, падчас Ю. Станкевіча «заносіць», ён насамрэч, а мо і наўмысна, перабірае меру, таму маладасьведчаному чытчу можа падацца, што абвінавачваньне яго некаторымі крытыкамі мае пад сабой абгрунтаваныя падставы і ражыю... Але ці не вынікае тое з непазыбежнасці сітуацыі, з немагчымасці абысьці яе бокам, каб праз пэўны час яна ўсім нам бокам ня вылезла... (Нацыянальную годнасць, асабліва ў такіх прамежкавых асяродках, дарэшты не сабраных, груба кажучы, недаствораных нацыяў, як беларусы, трэба будзіць, гэтаксама як і агульначалавече сумленыне, у сусьеветным маштабе. Хэменгуэйскае «па кім гучыць звон» не губляе актуальнасці ў дадзеным (станкевічавым) выпадку). Таму хто ведае: ці ня можа так здарыцца, што, абвінавачваючы сёньня Ю. Станкевіча ў нацыянальнай цвёрдасці, а бадай, жорсткасці, ужо заўтра мы ня будзем знou чухацца заднім разумам, пажынаючы трагічны плён свайго мяккацелага касмапалітычнага гуманізму?) Бо насамрэч усе без выключэння тэксты Ю. Станкевіча – гэта своеасаблівая перасьцярога суайчыннікам: ды паглядзіце ж вы, «грэбаныя псіхі», што ў вашым доме робіцца! З некаторымі вострымі месцамі ў гэтых тэкстах можна (і трэба!) палемізаваць, але на высокім узроўні маральнай і этичнай адказнасці, а не на інтынктыўнай неабвержнасці самаўпэўненасці тых, хто ведаюць, што іхняя Беларусь ня ёсьць Беларусьню Станкевіча. Бо Ю. Станкевіч не гуляе і не зьбіраеца гуляць з чытачом у анікія папулярныя гульні – ні гастронамічныя, ні ідэалагічныя, дзе найпрасьцей схлусіць чалавеку альбо прыўкрасіць ягону рэчаіннасць, чым адкрыць вочы на Зло, якому немагчыма не супрацьстаяць, каб выжыць, даючы, можа, апошні шанец Дабру на абарону чалавечнага ў чалавеку, родавага ў народзе, нацыянальнага ў айчынным...

Творчае майстэрства дазваліе пісь-

меньніку быць упэўненым у сваім літаратурным прагматызме. Кожны сказ і фраза Ю. Станкевіча напоўненыя лагічным рытмам, а ў тэксьце заўсёды пакідаеца простора для роздыху і агляду сюжэтнай (жыцьцёвай і лёсавай) перспектывы... Усе яго творы арыгінальныя і вострасюжэтныя, алегарычныя ў сваёй пераважнай большасці. Форма і зъмест іх нязмушаныя і ненавязылівыя, таму заўжды сувязкі і гарманічныя ў сваім спалучэнні. Іншым разам, праўда, ніярвова пульсуючы тэкст «захлёбваеца» ад моўнай недастатковасці (нідаўна чытуючы кніжку П. Васючэнкі «Адлюстраванні першатвора» натыкнуўся на неадназначны пасаж: Валянцін Акудовіч называе Юрэя Станкевіча «шашалем беларускай мовы»; акцэнт, думаеца, правільны, але націск адчувальна перабольшаны). Для Ю. Станкевіча заўсёды першаснай была ідэя твору (яго сюжэт), спадарожныя ім дзеяньне, учынак, мараль і пісіхалогія герояў. Моўны ж пласт найчасцей быў другасным. Аднак трэба прызнаць, што ў апошніх па часе тэкстах аўтара ўсе гэтыя чыннікі мастацкай задумы робяцца больш сумяшчальнымі і гарманічна дапасаванымі.

Мае раҷую адна з нашых найбольш яркіх і глыбокіх сучасных крытыкаў Ірына Шаўлякова, заяўляючы, што «трагічнае светаадчуваючыне, уласцівае мастацтву fin de siècle, для беларускага літаратара ўзмацняеца стратаю нацыянальнай самасці. Сітуацыя «нацыянальнага чакання» (зынкнення, занядуду, распаду і г.д.), якая аблікаркоўваеца ўжо бяз колішняга імпету, у значнай ступені спрыяе пашырэнню амаль кафкіянскай мадэлі мастацкага асэнсавання рэчаіннасці. Найбольш поўнае і пасыльдоўнае ўвасабленне гэтая мадэль набывае ў творчасці Юрэя Станкевіча».

I наастатку – цытата з яго «Зямлі Запаветнай»: «...мы нацыя без сэрца. У нас няма такога цэнтра, як у іншых. Наш цэнтр сам па сабе раз'яднаны... Людзі заўсёды імкнуліся знішчыць тое, што не разумеюць. Гэта лягчай, чым імкнуша зразумець. Адсюль комплекс непаразумення, ... «дзіке паляванне». Бессэнсоўна спрачаща з усім, я гэта вырашыў для сябе. Яшчэ вырашыў, што цяпер гэта не наша зямля. Нам патрэбная свая зямля, я

знейшоў яе. Цяпер мы павінны толькі засяліць яе аднадумцамі і зрабіць урадлівай. Скажы, я падобны на вар'ята?».

А ён, а ты, а мы?..

Падчас здаецца мне, што гэта ўсім нам, сёньняшнім беларусам, шэпча сваю вусыцішную перасыярогу маленкі і трагічны герой Ю. Станкевіча «даўнёнак» Данік з вядомай аповесці «Любіць нач – права пацукоў», заклікаючы ставіцца да ўсяго ў нашым адзіным чалавечым жыцці: пільна-пільна-пільна...

«Апладненне ёлупа» ўласна для мяне – адна з лепшых кніг сучаснай нацыянальнай прозы, прачытаных мной на пачатку XXI стагоддзя.

### Вальжына МОРТ.

**«Я тоненъкая як твае вейкі».** –  
Менск: Логвінаў, 2005, рэдагаваныне  
і пасылямова А.Хадановіча,  
з захаваньнем аўтарскай артаграфіі, 200  
асобн., 110 стар.

Паэт – гэта вырак. У дачыненьні да Вальжыны Морт – затаэмнены, пэўна не выяўлены, не сабраны ў сваю поўную силу. Так ужо закладзена Прыродай, што сапраўдных творцаў у жыцці не абыходзяць ні драмы, ні трагедыі, ні надломы, якія могуць здарацца з імі як у рэальнym жыцці, так і ва ўнутраным іх съвеце – бачныя нам ці няўдінныя – ды ўсё адно на тварах (і творах) творцаў адлюстроўваюцца ўсе іх лёсавызначальныя праявы. Немагчыма ствараць *высокое* мастацтва, не спазнайшы *нізкага*, што, у рэшце рэшт, і прыводзіць да СПОВЕДЗІ – ачышчэння цела і ўзвышэння духу – творчага акту па сваёй сутнасці. Таму, як мне думаецца, *упэйніца* ў *чалавеку* без праявы яго душэўных пакутаў дарэшты нельга. Ды і сам чалавек канчаткова спраўджваецца сваім сконам...

Некалі былі затаіліся ў мяне два радкі, якія не зайлелі далейшага разъвіцьця. Ратуючы іх ад нябыту, я выдрукаваў іх на самым пачатку кнігі «Зацемкі зь левай кішэні» яшчэ ў 1998 годзе:

“Я стаю за тваімі вейкамі –  
ты на бачыш мяне...”

Проста хачу гэтым звязацца увагу

на пэўны перагук у нашым з В.Морт съветаадчуваныні ў звязку з назовам гэтай яе першай кнігкі. І калі пад *вейкамі* можна правесці больш ці менш відавочны паралелі, то са зрокам і слыхам контраст нашмат большы. В.Морт, безумоўна, *прасунутая* (начытаная) інтэлектуалка. Аднак на яе інтэлекце адсутнічае пакуль пячатка суворага чалавечага вопыту (ня будзем жа залічваць да яго яе *мастасці* “трэпера”). Калі аднойчы я, на мой погляд, справядліва пасправабаваў пакрытыкаўца тэксты В.Морт і яе супольнікаў па калектыўным зборніку “12+1” за амаральнасць, то нядоўга ча-каючы быў ахарактарызаваны яе прыхільнікамі *“старым крытыкам”* (напэўна, меўся на ўвазе найперш мой традыцыйны літаратурны кансерватызм) і, як у пасылямове да гэтага зборніка паэткі, “*здавалася б, разумным*”. Нашых, як кажуць, “не замай!” Цікава, што перад тым як азнаёміцца з кнігай В.Морт, я, жадаючы больш даведацца пра аўтарку, вырашыў асьцярожна распытаць пра тое ў адной маладой паэткі: “*O, – сказала дзяўчына напаўголосу, – Вальжына ўжо стварыла сабе такое імя! Выступае цяпер у Еўропе на імпрэзах разам з нобелеўскімі лаўрэатамі. А хутка выйдзе замуж і ўвогуле з’едзе ў Амерыку...*”

Госпадзе, думаю, добра, каб вярнуўся з Нарвегіі С.Адамовіч, а то з кім тады нам тут заставацца?!

Аднак жа – наблізімся да тэкстаў неардынарнай і напраўду таленавітай В.Морт. Яшчэ сам я так даўно зьяўлены ў літаратуры мэтр *лінгвістычнага іранізму* А.Хадановіч “легко и изящно” выправяўляе яе ў людзі. Ставячы аўтарку ў розныя ракурсы, ён шукае і знаходзіць у яе тэкстах тое, што жадае знайсці. Аднак жа, намагаючыся пераканацца ў тым, я, як чытач, натыкаюся на не заўжды адэватнае пацьвярджэнне ягоных “*сопроводиловок*”. Маргіналії Морт, яе метафорычнае мысленіе ад адвартнага, мусоваяе расслойваныне съядомаснага пласту, досьведны абсурдизм – на жаль, яя мае ў беларускай літаратуры ні *свойго* захаванага класічнага тылу папярэднікаў, ні аптымістычнай перспектывы ўсё менш *намоўленых* наступнікаў. Пакаленіне, якому сёньня няма чаго сказаць пра сябе, апроч як

пасьмияща з сябе, хутчэй даможаща старэчага маразму, чым съсівелай мудрасыці...

Сама паэтка гэта міжіншым прадчувае:

Калі доўга стукаць  
галавою  
аб бэтонную сцяну,  
бэтон стане ўёлым...

Прызнаем, што В.Морт валодае своеасаблівым адметным стылем, аўтэнтычным гарадскім і, што важна, незацяганным раз-моўным арсеналам, раскаванай, аднак канструктыўнай у складаных і неадназначных падтэкстах формай мысьлення... Ня буду надакучваць чытачам і съмашыць сучаснага аўтара жаночымі і мужчынскімі рыфмамі і слаба-тонікай (нераўнouочы як вышэй працытаванай *сілабетонікай*)... Заўважу толькі, што пераклады і проза паэткі (і тут я падзяляю меркаванье аўтара пасыялоўя А.Хадановіча) падаліся мне больш значнымі і цікавымі і па форме, і па стылістыцы, і па метадалогіі пошуку хоць якога выйсьця з уласнай чалавечай адзіноты ў грамадска-глабальную адчужанасьць... Адным словам, калі гэты талент не абрасьце *гамбургерскім* тлушчам і англійскай *трасянкай* у Амерыцы, то мецьмем надзею на наноў вылавіць “*між берагамі*” **айчымны** талент з мажлівым літаратурным плёнам...

Чаго б я хацела?  
Быць маленъкай вяснушкай  
на носе ветру  
Ехаць у машыне  
з адчыненым верхам  
Побач з мужчынам  
у сталым веку

А хай і падлеткам –  
пачынае прагаворвацца неўтаймоўная прырода жанчыны ў адным з вершаў паэткі. І ці не ідэал такога мужчыны знаходзіць В.Морт у вершы Леанарда Коэна. Вось як цудоўна ён гучыць у перакладзе з ангельскай мовы нашай беларускай, як называе яе *пасылямоўчык*, “марышэлўскай Франкенштайн”:

Я чую пра чалавека  
Які кажа слова так прыгожа  
Што жанчыны аддаюцца яму навек  
Варта толькі вымавіць іх імёны  
І я гублюю дар мовы побач з табою  
І маўчанье квітнее пухлінай  
на нашых вуснах  
Бо я чую як ён падымаецца па  
сходах

I адкашліваеца каля нашых  
дзывярэй.

Чорт, нават такога, як я, няхай і злы-селага, і, здавалася б, не зусім дурнога крытыха, гэтая “продвинутая” дзеўка напрыканцы ўсё-ткі *ўгаварыла да лепіага...*

### «СЛОВА ПРА ЯНА СКРЫГАНА».–

Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2005,  
рэдактар Н.Давыдзенка, прадмова  
Г.Скрыган, 300 асобн., 216 стар.

Ян Скрыган – адзін з тых, хто захаваў свой талент, адпакутаваў за яго і не гандляваў ім пасыля сібірскай “Галгофы”. Сённяня рэдка выходзяць такія кніжкі – глубокай пашаны і съветлай памяці да асобна ўзятага чалавека. Цяпер нашая памяць стала падобнай да зэкаўскага «общака». Штосьці з ёй ня так. Яна стала дзяржаўна-выбарацнай альбо ўсеагульна-святочнай.

І ўсё ж гэтая кнішка – выйшла. Унук Яна Аляксеевіча – таксама Ян, які ўжо доўгі час займаецца канцэртнай дзейнасцю ў Нямеччыне (адмысловы прафесійны гітарыст) ахвяраў патрэбную суму дзеля ўвекавечвання літаратурнай творчасці роднага дзеда. Кнішка атрымалася яркая і запамінальная, дзякуючы... яе герою, яго неардынарнай жыццёвай біяграфіі і адметным творчым набыткам.

Пра Яна Скрыгана найперш успамінаюць як пра высакароднага чалавека, выдатнага мовазнаўцу і літаратурнага стыліста (А.Васілевіч, С.Грахоўскі, С.Шушкевіч, Я.Брыль, І.Шамякін, У.Дамашэвіч, У.Ягоўдзік, Х.Лялько, В.Коўтун, А.Кудравец, Г.Далідовіч, А.Жук...). Пра яго адданасць мацярынскаму слову памятаюць нават тыя, хто засыпей яго на самым схіле жыцця. Вось як пра гэта згадвае тады яшчэ юны А.Федарэнка: “*Перада мною стаяў чалавек з іншага свету, з ім нельга было гаварыць так, як мы, пачынаючы літараторы, адзін з адных гаварылі. Я зразумеў, што значыла для гэтага чалавека нават адно-адзінае няправільна, нязграбна ўжытае слова. Дзевятнаццаць год пакут, арыштаў, допытаў!.. Міжволі зразумееш цану Слова, якое можа выратаваць. А можа і безнадзеіна пагубіць.*”

Альбо – там жа – такое: “*Ян Аляксееўч?! Няўжко вы помніце мяне? Як я рады!*” “*Я таксама вельмі рад* (i тут направіў!)...”

Таму, можа, чытаць рускамоўныя ўспаміны любімага ўнука такога захавальніка нашай мовы было трохі ніякавата (як, дарэчы, і дачкі Галіны): «*Мне повезло. Я роділіся внуком замечательнага деда, который, можно твёрдо сказать, – отдал мне часть своей жизни, своего сердца.* (...) *Как только я стал себя помнить, дед всегда со мной: его взгляд, его улыбка, его тихий спокойный голос, его несуетливые движения, его общение со мной без сююканья на серъёзной и уважительной волне.*». Ва ўсякім выпадку дзеля павагі да юбіляра (а Яну Скрыгану сёлета споўнілася 100 гадоў) гэтыя тэксты можна было б і перакласыці. Але гэта ўжо нашая агульная беларуская адмета: сваё хаваць у запеччы, чужое садзіць на покуць. У тым ліку і ў пісьменьніцкіх сем'ях. А пасылья езьдзіць па Беларусі і плакацца, што народ забывае сваю родную мову. Мне пра гэта, паверце, няпроста пісаць, але – пісаць трэба, бо гэтак недалёка і да духоўнай нацыянальнай трагедыі.

Ёмка і глыбока напісаў пра адзін не забыўны ўспамін, звязаны з пасъялажерным жыццём Яна Скрыгана, пісьменьнік В. Тарас. Пра тое, як на выпадкова выгукнугае ў калідорах выдавецтва: “*Скрыган, выйдзіце!*”, – “*Іван Аляксееўч ускочыў, выцягнуўся ў струнку, руکі – па швах.* Зблеў увесь, вочы зрабіліся шклянныя, што ў мёртвага. *Мы глядзелі на яго здзіўлена: чаму ён так спалохаўся?* А гэта спрацаўваў інстынкт “зэка”: *прайшло толькі два гады, як Скрыган вярнуўся са зняволення, з ГУЛА-Га...*”.

Напрыканцы гэтага ўспаміну (між іншым, ніколькі не прыніжаючы чалавечы гонар Я. Скрыгана) В. Тарас заключае: “*Апошнім часам усё часцей згадваеца тая размова з нябожчыкам Скрыганам. I амаль дакладна састыкоўваеца з тым, што дзеецца ў нашым доме...*”

Кнішка агулам атрымалася цікавая, запальная, чыглаецца нервова, на зьбітым дыханьні. Гэта не звычайнія адпіскі-панегірыкі выпадковому чалавеку, напісаныя на просьбу родных ці нейкай дзяржайной установы. Гэта справядлівая да-

ніна памяці таленавітаму і сумленнаму чалавеку, які пражыў сваё жыццё так, як было наканавана Звыш.

Наўрад ці скажу лепш, чым напісаў Я. Саламеевіч: “*Вазьміце і пачытайце яго творы. Разам з ім памалічеся ціха наша-му роднаму беларускаму слову, якое ён так любіў, якое шанаваў і песціў з таюю мілатою і пашанотаю, бо любіў свой край, сваіх людзей, сваю Бацькаўшчыну і жасадаў ўсім толькі дабрыні, святла і інчас-ция.*”

### Раман ЯРОХІН.

#### «Інтонация вздоха»:

*гутаркі, нарысы, россып.* –

Мінск: «Беларускі фонд культуры», 2005, рэдактар С. Пяткоўскі, прадмова І. Шамякіна, 1000 экз., 944 стар., зархіўнымі фотаздымкамі.

Вонкава кнішка вядомага журналіста Рамана Ярохіна выглядае як важкі і шыкоўны падаруначны фаліянт. На любой кніжнай (хатнай ці бібліятэчнай) паліцы сваёй яркай выпукласцю і адметнай пазалотай яна наўрад ці саступіць **ладнаму** тому выбранага каго-небудзь з нашых альбо замежных класікаў. Рэдкі для Беларусі выпадак, каб кніжка літаратурнай журналістыкі была такой презентабельнай, а да ўсяго яшчэ і чытэльнай. Гэта своеасаблівае “выбранае” Р. Ярохіна. Усе матэрыялы, сабраныя тут, у свой час друкаваліся пераважна ў газеце “Советская Белоруссия”, дзе Раймонд Аляксееўч (сапраўднае імя аўтара) доўгі час загадваў аддзелам культуры. Сам ён па нараджэнні рускі, застаўся ў Менску пасылья вайны. Журналістам стаў выпадкова, хоць (рэдкі выпадак) не засьведчыў свой занятак ёю як другой найстараражытнай прафесіяй. Няўдзячная справа – пісаць коратка пра аб’ёмнае, да вызначанага табе памеру. Спадзяюся, журналіст літаратара зразумее. Тым больш такія опыты і таленавіты, як Раман Ярохін. Назоў ягонай кніжкі «Интонация вздоха» – гэта даніна музычнай прыхільнасці аўтара і мера разумення ім складанага і неадназначнага зямнога жыцця. Кніга пачынаеца своеасаблівай літаратурнай увер-

*чорай*, прыпавесьцю пра невядомага са-  
вецкага салдата, якога празвалі *Чай-коўскім* за тое, што ён не расставаўся са  
свайг скрыпкай (музыкаі) нават на вай-  
не. Ён іграў, наўнона жадаючы прыміръць  
дзьве супроцьлеглыя сілы – Дабро і Зло.  
Шукаў гармонію жыцця ў сэрцы  
скрыпкі, як ва ўласнай душы. І калі зна-  
ходзіў, то даносіў яе да слыху  
азьвярэлых ад забойчага супраціву  
людзей. Куля прашыла іх навылёт  
(скрыпача і скрыпку). І быў яны насьпех  
закапаныя пад безымяннай таблічкай:  
*Чайкоўскі*. Аднак музыка іх трагічнага  
лёсу ўсё яшчэ працягвае гучаць. Аўтар  
кніжкі як бы спрабуе шукаць ту ю прымі-  
рэнную гармонію і ў пасъляваенным  
жыцці, спрабуючы вышыгваць самыя вы-  
сокія ноты пасярод нізкага і бруднага –  
сацыялістычнай класавай барацьбы і  
духоўнага хаосу. Ён верны ідэалам  
свайго, па сутнасьці ўжо пражытага,  
жыцця: чалавечаму гонару, сумленню,  
професійнай годнасці. Так, па вялікім  
рахунку, ён – кансерватар, бо любіць і ня  
здраджвае свайму прамінулату. Толькі  
ідышт можа пасьміхацца са свайго  
жыцця і ўласнай памяці. Праўда, у не-  
каторых (*прасунутых*) чытачоў можа  
скласціся ўражаныне, што Р. Ярохін ча-  
лавек **савецкі** да апошняй магуліны. Ска-  
жам, чытаючы яго дыялог з быдым  
Старшынём Вярхоўнага Савета СССР,  
паэтам А. Лук'янавым:

«– Недавно вот вышла книга «Плен-  
ники Евтерпы», которая вобрала в себя  
стихи Маркса и Энгельса, Ленина (да,  
пытался писать в Шушенском), Столи-  
на (ну, его стихи входили когда-то в  
учебники), Мао Цзэдуна и Хошимина,  
Гитлера и Муссолини...»

– Под одной крышей – палачи и гении?

– Эту книгу выпустило какое-то «ни-  
ратковое» издательство в Люберецах.  
Один экземпляр кто-то при входе в  
Госдуму передал мне в конверте: навер-  
но, потому, что завершили сборник мои  
стихи – из «Венка сонетов». Рад был  
встретить здесь и стихи Андропова. Я  
близко знал Юрия Владимировича, он был  
тонким ценителем поэзии...»

Альбо гэты пасаж аўтара з успамінаў  
пра М.Хрушчова:

«Прощание с культом личности Ста-  
лина затянулось, вот ужсе десятки лет  
длится. Вопросы же множатся... А може-  
т, прав был Михаил Шолохов со сво-  
ей верой: «Был культ, но была и лич-  
ность? Личность – диктатор. Лич-  
ность – вождь. Злодей и гений...»

Але ж чытаем и супрацьлеглае:

«Алесь Кучар бритвой вырезал свои  
статьи-доносы из старых журналов и  
газет, заметая следы. Лукаш Бендэ пря-  
тал в домашней бібліотеке черновики  
своих доносов на белорусских писателей  
– нашли их случайно среди книг, после кон-  
чины Бендэ проданных его наследниками  
нашей Национальной бібліотеке.

*Ушли из жизни без покаяния.*

Ещё не все судьбы репрессированных  
писателей выясвились. И надо бы –  
пора! – открыть все архивы полувековой  
и большей давности, чтобы исчезли  
последние белые пятна в трагических  
страницах того времени. А иначе – ста-  
нем Иванами, не помнятими родства.»

У адразуненіне ад некаторых сваіх  
герояў, як, да прыкладу, сына мастака  
М.Савіцкага Андрэя («Всё рушицца, всё  
гібнет. Культуре искусственно сломали  
хребет. Я жыву в стране, котрую убили.  
Меня – нет, лично мене не убили. Я  
советскій чалавек, воспитан на совет-  
скім патріотызме и присягал, когда слу-  
жил в Советскай армії, на верность со-  
ветскай стране. И не могу, не хочу изменя-  
ть этой присяге. А в нынешнем разва-  
ле – что может нынче осмыслить Бела-  
русь?...»), аўтар кніжкі ўпарты спрабуе  
менавіта асэнсаваць сутнасьць гэтай сва-  
ей другой Радзімы. Ён шукае адзіна  
магчымую, але пэўную інтанацыю голасу,  
па якой яго могуць зразумець і адгук-  
нуцца яму ў адказ тыя, дзеля каго і  
пісалася яго ўласнае жыццё. Адзінае і  
непаўторнае. У бесперапынным пошуку  
суладзя і гармоніі з усімі іншымі. І  
мёртвымі і жывымі (а ўсе шматлікія ге-  
роі кнігі пераважна асобы вядомыя:  
Я.Колас, Я.Маёр, С.Станюта, З.Азгур,  
Б.Бур'ян, М.Лупсякоў, А.Макаёнак,  
К.Крапіва, М.Савіцкі, У.Караткевіч.

П.Панчанка, А.Адамовіч, В.Быкаў, Л.Александроўская...). Што ж, калі за інтанцыяй уздыху стаіць жыцьцё цэлага пакалення людзей, – да яго варта прыслушацца...

### Уладзімір ЦІШУРОЎ.

«Выслухай вечэр».–

Мінск: «Беларускі knігазбор», 2004,  
рэдактар Л.Дранько-Майсюк,  
200 паас., 65 стар.

Ня буду хаваць, Уладзімір Цішуроў — мой стары знаёмец, добры чалавек, аднак натура стыхійная і непрадказальная. Я ўжо ня раз пісаў пра яго і, пэўна, пры чарговай сустрэчы займею ад яго дыстанцыйную халоднасць і справядлівия папрокі ў недружалюбстве. Што ж, такая доля крытыка (хочь прылічваць сябе да гэтай ганаровай гільдыі літаратараў мяне можна толькі з пэўнай доляй умоўнасці). Можна было б назваць Уладзіміра і няўдачнікам, таксама з той жа пэўнай доляй умоўнасці. А па вялікім рахунку, скажу так, чалавек стварае ня толькі свае творы, але і самога сябе. Цягам усяго жыцьця. Саматварэнне Цішуроў яшчэ далёкае ад завяршэння. Яно толькі эсکізнае і фрагментарнае, хоць класічна кажучы “года к презренной прозе клонят”... Вось дзьве цытаты з розных вершаў:

Свой партрэт  
новым ценем азмрочваю,  
ад цябе пагляд адварочваю,  
з віною маё адварачэнне,  
я прашу ў цябе прабачэння.  
Беражы, як святое, давер  
і не вер ты мне, і не вер!

Мне няма ні імя, ні наймення,  
а мяне называюць  
“пісьменнік”...  
Пакутнік, жабрак... і яма  
прыме некалі і мяне, мама...

Нешта ёсьць у гэтых непераборлівых сярмяжных строфах, і разам з тым яшчэ большага нестae. Ёсьць грубая вершаванная балванка (загатоўка), няма адпаведнай літаратурнай апрацоўкі, майстравітай шліфоўкі, ужо ня кажучы пра выве-

раную дасканаласць і адмысловасць паэтычнага лоску. Талент — рэч адказная: калі табе даецца, то з цябе і патрабуеца. Тому, не адмаўляючи відавочнага, а менавіта, *натуральнасці* У.Цішуроў як паэта, адзначым яго ўнутраную абдзеленасць глыбокім досьведам літаратурнага майстэрства. Гэткі самадзеяны гусъляр сёньняшніх беларускіх дзён: ёсьць музыка ў душы, а ўласнага пастаўленага голасу бракуе, хоць ты съпявай “пад фанеру” (займайся версіфікатствам і перайманьнем чужога стылю, формы, а падчас і зъместу)... Пераважная бальшыня яго вершаў ёсьць ня што іншае, як загаворванье сябе ад абсолютнай адзіноты (сіроцтва, беднасці, а падчас і лайдакаватасці творчага чалавека на бязълюдных абшарах сучаснага вясковага існаванья), нераўнouочы як у вершы, прысьвечаным памяці мясцовага паэта М.Кушнярова (падкрэсліваны няўдалых месц скрэзь мае — *Легал*):

Каму баліць гэта страта?  
Як падаў паэт, землякі  
не паспелі падаць руки.  
І зямля, ім апетая,  
задыміла туманам, нібы баба  
вясковая  
цыгарэтаю...

Аднак будзем шчырымі, У.Цішуроў з усіх сілаў стараецца быць “самім сабой”, як бы ён ні выглядаў на людзях — расхлістанным, прастакаватым, непрычесаным... Да таго ж, піша ён *праудзіва* і *рэалістычна*. І ці ня з гэтай прычыны *мастацкая праўда* яго вершаў заганяеца ў падтэкст, выстаўляючы vonkі толькі гідкія струпы няўдачлівага жыцьця праўніцьнага аўтара, а то і ўсяго яго атачэння, як вось у гэтых неадназначных радках:

І недаржі, і нават дарэкі  
пайшлі чарадою ў зэкі...  
Краіна ўрэшце сама,  
як строгая ў кратах турма...

І ўсё ж наастатку хацелася б выказаць зыбкае, няхай пакуль і мала чым праяўленае, спадзяваныне на будучы творчы плён аўтара:

Мроi, мае вы мроi,

я ў мроях жыву героем.  
З мрояў, як з ніў,  
што сабраў я і што набыў?  
З друку, як з базару,  
прынёс трэ рублі ганарапу.  
Лятае каҳання бусліха  
ля мяне гэтак ціха-ціха.  
Дзеля жыцця парадку  
прынясі, бусліха,  
мне буслянятка!

### Алесь КАМОЦКІ.

«Наспадзяванае». –

Мінск: Радыёла-плюс, 2004,  
у аўтарскім варыянце, 100 асобн.,  
270 стар., з каліяр. фотаўклейкамі.

*Наспадзяванае* – і гэтак можна было б назваць рэцэнзуемы тут зборнік вершаў і бардаўскіх тэкстаў А. Камоцкага. Памятаю, калісьці (за брэжнёўскім часам) карцела займець падобную кніжачку У. Высоцкага. Калі ж, падчас вучобы ў Маскве, мне нарэштце пашчасыціла купіць яго першы зборнік “Четыре четверти пути”, выдадзены чамусыці ў выдавецтве “Физкультура и спорт” (1988), то не скажу, што я быў надтa расчараваны, праста яшчэ раз упэўніўся – ня ўсё пачутае паэзія, дарэчы, як і ня ўсё напісане. Прызначэнне бардаўскіх тэкстаў найперш *грамадзянскае*. Для іх *мастакага ўласаблennia* неабходны: асаба выканаўцы, добры гітарны акампанемент, сцэна і прыхільны слухач... Найбольш вядомыя беларускія барды – Віктар Шалкевіч, Алег Атаманаў ды заяўлены тут Алесь Камоцкі. У кожнага з іх ёсьць прыстойныя літаратурныя тэксты. Вершы, скажам. Аднак ні адзін з іхніх вершаў, прынамсі для мяне ўласна, так і не набыў свайго аўтаномнага паэтычнага жыцця па-за аўтарскім выкананьнем. Што ж, у кожнага мастакага жанра “свой хлеб”. І – свае спажыўцы (чытачы, гледачы, слухачы). Я памятаю А. Камоцкага ад самага пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі яшчэ працаваў рэдактарам літаратурна-драматычных праграмаў Беларускага тэлебачанья. Там жа тады цыгнью сваю *нітвярчую лямку* і паэт А. Сыс,

электрыкам – у інжынерна-тэхнічнай службе. Анатоль Ціханавіч (ужо падбіраючыся да зеніту сваёй славы) і прапанаваў мне запісаць тэлеперадачу з таленавітным бардам, паэтам і філософам па адукацыі А. Камоцкім. Найболыш удалай, наколькі я памятаю, бо да свайго сорamu ў вытворчым запале палічыў слова М. Багдановіча за Алесевы, была песеньня на верш класіка \*\*\*За дахамі места памеркла нябёс пазалота...” Асабліва са-моціла душу страфа, абраная рэфранам:

Музыкі стагнаныне ліещца  
па вулках з бульвара;  
Гараць і агнём машкару  
к сабе вабіць ліхтарні;  
Ўкруг тоўстага шкла яна  
ўеца,  
як лёгкая хмара,  
А к съветлу прабіща ня можа...  
і томіща марна.

З гэтых *пранізлівых* Багдановічавых словаў і іх *праніклівага* аўтарскага выкананьня і пачаўся для мяне бард Алесь Камоцкі.

Алеся трэба слухаць, акунаючыся ў яго туманна-лірыйчную аўру. Без гітары і голасу Камоцкі адразу ператвараецца ў *файнага*, пакладзіста-памяркоўнага ту-тэйшага беларуса, з якім, здаецца, яшчэ ня так даўно можна было выпіць і добра-такі пагаманіць “за жыццё”... Цяпер, праўда, у Алеся, як і ў мяне, “сухія” дні – што съвяты, што будні. Зъявіўся час для вольных разважаньняў, а частыя сумесныя выступленьні ў дуэце з Рыгорам Барадуліным, як мне думаецца, усё часьцей і неадольней спакушалі яго да “замаху” на паэтычныя *лаўры*. Ну, калі не на лаўры, то хоць на паэтычнае *званьне*... У анатацыі да гожа выдадзенай кніжкі аўтар піша: “У кніжцы *сабраная большасць вершаў і песень, якія напісаў Алесь Камоцкі напрыканцы мінулага стагоддзя. Нешта кітапалту справа здачы за пэўны кавалак жыцця. Аўтарскі праваніс захаваны*”. Паўстаюць два пытаныні: *справа здачы* для каго і чаму гэта большасць беларускіх літаратараў прэтэндуе на *свой праваніс*? Адкуль жа ў нас тая адзінай дзяржаўнай мова будзе, калі кожны, як хоча, так і лапоча... і як яму чуеца, так яму і пішацца?! Але гэта

бясконцая тэма нашых дзіўных нацыянальстых... Можа, каб на іх менш зважаць, а прымяніць нарэшце адзіны моўны закон, як тое робіцца ў цывілізаваных і паважаючых сябе краінах?! А то, што ж выходзіць – і дзяржава мову ігнаруе, і самі яе носьбіты і карыстальнікі – таксама? Чым гэта скончыцца? Анічым. Будзе як дагэтуль. І быццам бы ёсьць, і як бы няма. І – мовы, і – носьбітага.

Працытую лепшы верш з кнігі А.Камоцкага:

### МАЛІТВА

Божа, чаму так – адным дык  
усё,  
Мы ж, хоць і побач, нічога ня  
маем.  
Крыж свой пакорліва неяк  
нясём,  
Молім цябе, каб пазбавіў  
адчаю.  
Хай съляпы убача,  
Хай бязногі скача,  
Хай съпяе зынямелы.  
Твая сіла, Божа,  
Усё гэта можа.  
Божа магутны, ты недарабіў  
Нечага ў нас. Дарабі, калі  
ласка.  
Літасыці прагнем, а не  
барацьбы.  
Зылітуйся, Божа, бачыш –  
нам цяжка.  
Хай съляпы убача,  
Хай бязногі скача...  
Молім з прадонія  
людзкага жыцця,  
Хілім галовы прад веліччу  
боскай.  
Даў дрэнны пачатак –  
дай добры працяг.  
Перавядзі праз наступную  
весень.  
Хай съляпы убача,  
Хай бязногі скача...

Адзначу яшчэ такія яго адметныя вершы, як “Адвечнае”, “Цяпло”, “Разъвітаныне”, “Мітусыня”, “Родны край”. Пра астатнія ж, як у пэўных выпадках кажуць: альбо добра, альбо ніяк. Памаўчым. Да чарговага выступлення **выдатнага барда** Алеся Камоцкага.

**Марына НАТАЛІЧ (Давыдзенка Н.А.).**

«Улитка Вселенной»: лірыка. –

Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2005, рэдактар Р.Барадулін, 300 экз., 128 стар.)

Творца, паэт у асаблівасці, без унутранай самакрытыкі наўрад ці рэалізуе свой талент напоўніцу, з найвышэйшай мастацкай самааддачай. Прыведзены да “Нелегалізаванага” эпіграф – гэта своеасаблівы ўступ да зборніка паэзіі М.Наталіч (псеўданім Н.Давыдзенкі). Ня думаю, што гэта поза перад чытачом ці спроба апраўдання за мажлівія паэтычныя няўдачы. На маю думку, гэта **нармальны** (а з боку погляду абывацеля, пэўна ж, – **ненармальны**) творчы стан чалавека. Паэта як неардынарнай асобы. І справа тут не ў наўнай спробе гаварыць *вершамі*, як умееш, а ў тым – у каго навучыцца мудраму маўчанню: **у зор, у неба і травы**. У высокага і прыземленага. У вечнасці, якая складаецца з часу нараджэння і съмерці кожнага канкрэтнага чалавека (ад паэта да далакопа). М.Наталіч – чалавек далікатны і ў той жа час унутрана глыбокі. Навакольныя і бытавыя рэчы цікавяць яе найперш дзеля таго, каб разгадаць іх сутнасць па-таемнасць. Пранікненне ў неспазнаны съвет адушаўленых і неадушаўленых рэчаў пашырае ўласны досьвед яе зямнога жыцця. Падчас словаў паэткі, як жывая вада, *уваскрашаюць*, здавалася б, бездухойную прыгажосьць прыроды, набліжаючыя яе да чалавечага стану.

Сорвать не могу цветок –  
Будет больно моей руке.  
Сорвать не могу цветок –  
Сердце моё разорвётся.  
Сорвать – не могу, —  
Так он прекрасен –  
Цветок одинокий.

Абавязкова трэба зазначыць, што Марына Наталіч – чалавек рускі па нараджэнні (з Далёкага Усходу), а не які-небудзь шараговы *рускапісны* беларус. Хоць, перафразуючы А.Платонава, можна сказаць, што сёньня і без яе наўрад ці беларускі народ быў бы поўным. Столікі гадоў жыцця і працы аддадзена *зямлі пад белымі крыламі*, што туташніе яе гра-

мадзянства падаецца натуральным. Аднак з урокаў прыродазнаўства мы ведаєм, колькі б разоў гадзюка не зъмяняла сваю зънешніню абалонку, яе ўнутраная сутнасьць застаецца нязъменнай. Спадзяюся, гэтае парапанье не падасца паэтцы і яе прыхільнікам наўмысна прыцгнутым, а тым больш абраўлівым. Яно таксама натуральнае, тым больш, што ў сваіх вершах М.Наталіч куды мацней *засільвае* гэтае балючае для яе пытанье, нібы вяроўку на незваротным:

Но что же мне делать, родимая,  
Кромешная, Богом хранимая,  
Ты мне полыхаешь костром –  
Лихая, безудержно-дикая,  
В щедротах и муках великая, —  
Я мечена русским тавром...

Можа таму ўсьлед за гэтымі так шчымліва чытаюцца і наступныя радкі, напісаныя таксама аўтарскай крывёю, але... пасля *пералівання* яе:

Под пальцами ивы  
волны переборы –  
Виль-виль-вить, виль-виль-  
вить...  
На окраине Вильни  
белорусская перепёлочка  
Слабым голосом просит пить...

І ўсё ж паэтка ў сваім бытаваньні не камплемкую на памежкы дзільною культуроў. Ды і ўсе мы сёньня міжволі асімілюемся ў гэтым адкрытым съвеце, робімся, незалежна ад сваіх нацыянальных прывязак, своеасаблівымі *касманапалітамі*, як бы каму гэтага ні хацелася. Чужое і сваё спакойна перасякаюць празрыстыя межы нашых духоўных запатрабаваньняў. Усё зямное робіцца паступова ўсеагульным, роўна прыналежным як усяму чалавецтву, так і кожнаму асобнаму чалавеку. Праўда, ёсьць, дзякаваць Богу, адно “але” – спрадвечная крэўная повязь. Гэта тое, што, *адрозніваючы і выплучаючы* нас, *захапляе і прыцягвае* адно да аднаго – нацыянальны дух. Спадкаемец таго *адзінага* Боскага ўдыху, што спарадзіў *иматлікасьць* людскога дыханьня... І тут *Слова* – найпершы чалавечы аргумент у барацьбе за паднебнае выжыванье, бо

Утратившие речь,

Мы стали легче пыли.  
Вселенские ветра  
Нам душу прознобили.

Сама ж М.Наталіч, як бачым, *тalenavіta* трymаецца свайго *крэўнага* слова, шануючи пры tym і ўсякае іншае. І галоўнае, хай яшчэ па-жаночы і “стыдаючыся” “страсті *своей обнажённой*”, час ад часу, яна, як той сылімак, высунуўшыся з зямной ракавіны, вылоўлівае сваімі чуйнымі рожкамі-лакатарамі сусветны эфір паднебнай паэзіі.

Пробегая по райскому облаку,  
Как по белым земным снегам,  
Ты узнаешь меня по облику –  
И по горьким моим стихам.

Вартае саладжавым не бывае.

### ІЦЭХАНОВІЧ.

«Записки деда»: нататкі для ўнука. –  
Мінск: выдавец Віктар Хурсік, 2005,  
редактар В.Хурсік, 120 экз., 152 стар.

Гэтае кніжка напамінае мне выдадзеная ў 2002 годзе ўспаміны Іосіфа Голубева “Счастье моё...” Нават слова з анафеты да яе – “Упершыню перад намі споведзь “маленькага чалавека”, які перажыў рэвалюцыйны падзеі пачатку XX стагоддзя, чалавека ічырага, памяркоўнага і назіральнага” –маглі б, пэўным чынам, адпавядаць і гэтым запісам І.Цэхановіча. А яшчэ, падалося мне, падобныя ўспаміны нашых продкаў можна было б выдаваць па тыпу раённых кніжак “Памяць”, акцэнтуючы ўвагу на індывидуальна-асабістым жыцці і побыце канкрэтнага беларускага чалавека, а не асобна ўзятага рэгіёну. Цепліца надзея, што такія дзёнынкавыя запісы яшчэ ёсьць, ня ўсе яны згінулі ў ліхалеццях і мажліва захоўваюцца ў скрыніх нашчадкаў, пыляцца на гарышчах ды ў дзяржаўных архіўных “схронах”... Дарэчы, і выданьню гэтай кніжкі добра-такі паспрыяла мясцовая ўлада, а менавіта Пухавіцкі райвыканкам (выдавец дзякую таксама пазту С.Панізьніку і В.Пятровічу за арганізацыйную дапамогу). Адным словам, трэба толькі праявіць упартую ініцыятыву ды пераканаць у неабходнасці такога

выдавецкага праекту дзяржаўныя кіраўнічыя органы, і, глядзішь, справа зрушыцца...

А то ж хіба нецікава, скажам, прачытаць сучаснаму чалавеку, што напрыканцы XIX стагоддзя беларускі селянін не стаяў, як карыкатурна ілюстравалася ў колішніх падручніках па гісторыі, на лапіку зямлі адной нагой, абутай у лапці, а ўжо тады, аказваецца, меў сваю немалую гаспадарку: “две коровы, 5 или 6 овец, свињу, кабана, 3 или 4 поросенка, курей штук 5. Любимая мной лошадь каштанового цвета... Было еще 3 улья пчёл...” Няхай і ня кожны селянін меў такую ўласнасць, а толькі той, хто быў з рукамі і з галавой. А што пры І.Цэхановічу ўсё гэта было, няма аніякага сумнення, бо з самага дзяцінства ён “...любил читать книги и до поступления на службу прочёл полное собрание сочинений Тургенева, Добролюбова, Гончарова, Некрасова. Последнего трудно было достать. Книги эти я брал у дядьки, а дядька у помещика. Я всегда был с книгой. Допустим, лошадь пасется, а я книгу читаю. С 1897 года сам выписывал газеты и журналы, вначале “Родину”, а потом журнал “Нива”. Родам И.Цэхановіч быў з-пад Мар’інай Горкі, якую яшчэ ў яго бытнасць перайменавалі ў Пухавічы “...потому, что когда настроили много железных дорог, оказалось, что на других дорогах есть похожие названия, как-то: Марьино, Горки и т.п. Пассажиры, багаж и грузы ошибочно направлялись не туда куда нужно. От станции Марьина Горка в 7 километрах есть старинное местечко Пуховичи, поэтому станцию решили переименовать в Пуховичи”. А можа Цэхановічы жылі нялага яшчэ і таму, што рэдка заглядвалі ў карчму. “Ты не поймешь, что такое кабак (звяртаецца ён да ўнука – ЛегАЛ), которого ты, как и другие, не знаешь. (І тут **мемуарыст відавочна даў маху.** Заўвага – ЛегАЛА.) Кабак или шинок, — это название на русском языке, а по-белорусски – “карчма”... Кабак считался в то время увеселительным местом для сельских жителей всех полов и возрастов. Там продавались водка и горелка, туда собира-

вались все кому не лень, в особенности вечерами перед праздничными днями и в праздничные дни до поздней ночи. Покупали и пили в карчме водку родичи с родичами. Напивались её хорошо. Затем ругались, некоторые дрались, мирились, устраивали мировые, опять пили. Водка была очень дешёвая. За три копейки малопьющий человек мог вполне опьянеть. Молодёжь стыдилась открыто пить... Из молодёжи пили только старшие, которых ожидал призыв в солдаты, приблизительно 20 лет... В будни все были на своих работах...” Ці не таму і натуральны жыцьцёвы рэсурс Цэхановіча на службе памочніка, а пасля і начальніка маленькіх чугуначных станцыяў і пераездаў выглядаў па тым часе даволі-такі зайдросна, да прыкладу, у 1899 годзе на станцыі Шаланы ён атрымліваў на месяц “30 рублей жалованья и 6 рублей квартирных, к тому же раз в год выдавали 48 рублей на обмундирование... Цены были такими: пуд муки простой ржаной стоил 60 коп., обдирной – 80 коп., пшеничной – 90 коп., 1 руб., 1 руб. 10 коп. – бери на выбор какой желаешь. Брали приблизительно так: 1 кг ржаной обдирной, пуд пшеничной по 1 руб. 10 коп., головку сахара по 1 руб. 50 коп или 2 руб., фунт чаю за 1 руб., селедок фунтов 5 за 15 коп., бутылку водки за 30 коп. Неся эти покупки, уморившись, а начнеш подсчитывать капитал, что израсходовал, оказывается всего рублей 5 или 6 эта провизия стоит, а закуплено – на весь месяц”. Без каментарыяў (успамін запісваўся ў худыя савецкія гады).

А тое, што І.Цэхановіч быў чалавекам наскроў беларускім, прасъвetchваецца па ўсім тэксце яго запісаў. Нацыянальная ментальнасць прайўлялася ў кожнай дробязі жыцьця, у кожным канкрэтным выпадку і здарэнні. Ня буду цыгтаўца, а перакажу тое-сёе сваім словамі. Вось, да прыкладу, як І.Цэхановічу, едуры на месца новай службы праз рэвалюцыйны Курган, заманулася са сваім спадарожнікам падзівіца на тамтэйшую дэманстрацыю (паўсяоль вылучэнні мае – ЛегАЛ): “Видим – народу много ідёт с красными флагами... Мы решили пойти

*с ними, стали самыми последними.* Переходя на перекрёстке улицу, мы увидели, что по ней пешим порядком идёт воинская часть. С другой стороны едут верховые на лошадях и, как одни, так и другие, с ружьями. Я обратился к своему новому знакомому: “Пойдём на станцию к своему поезду”. Но он не согласился и пошёл дальше. Я же повернул обратно. Военные вышли мне навстречу, но так как я шёл не за толпой, а в противоположную от неё сторону, военные меня не тронули. Я свободно прошёл, через некоторое время послышались выстрелы. Об этом походе пассажирам говорить побоялся”. Альбо такі факт законапастушэнства: “К началу войны 1914 года у нас собралось около 600 рублей золотом. Во время войны было распоряжение царского правительства: у кого имеются на руках деньги золотом, необходимо сдать их в сберегательные кассы на книжки. Кто не сдаст – при обнаружении будет рассматриваться как изменник родины. Погоревали мы, победовали, но деньги в кассу сдали. Там они и пропали”. Альбо як беларусы называлі новую пасълякастрычніцкую рэвалюцыйную ўладу, каб, крый Божа, не пакрыўдзіць альбо не дагадзіць яе новым начальнікам: “Господин-товарищ” или “товарищ-господин”… Считалось, что от такого обращения *обиды не должно быть никому*. Бывало, что *люди боялись большевиков*. Потому что многие не понимали, что значит слово “большевик”. Цікава, што ўсе гэтыя запісы, няхай і адредагаваныя, у арыгінале запісаныя па-руску, хоць – зноў жа нацыянальная талерантнасць заўяляе пра сябе! – пры іншым уладным дэкэрэце маглі быць і беларускамоўнымі, бо: “В бытность мою на станции Сновская там были организованы курсы украинского языка. Его предполагалось вводить на железных дорогах Украины. Я в обязательном порядке посещал эти курсы, а по окончании держал испытания и получил свидетельство. На станции Пуховичи в мою бытность начальником тоже были открыты курсы белорусского языка, введенны вечерния занятия. Я посещал их, держал испытания и получил удостове-

рение об окончании”. Як гэтыя факты ярка характерызуюць мудрасць, прынароўнасць і жывучасць беларускага чалавека – ня толькі тадышняга, але і сённяшняга. І гэта прытым, *спадары-таварыши*, што ў сям’і І.Цэхановіча “…было очень много книг и журналов – полный шкаф. Журналы с приложением книг выписывались в течении 20 лет, с 1897 по 1916 год (с начала моей постоянной трудовой деятельности до начала революции)… Были очень хорошие книги: полное собрание сочинений Пушкина, Льва Толстого, Чехова, Горького, Лескова, Данилевского, Сенкевича, Салтыкова-Щедрина, Алексея Толстого, Жуковского, Шеллера-Михайлова, Генриха Гейне, Ленина, Сталина”. Найперш дзякуючы двум апошнім прозвішчам (а ўсё ж ня першымі яны пазначаныя ў сэпісе, і гэта съмелая і немалаважная па тым часе дэталь) зроблены і такі запис: “После собраний пели “Интернационал”… На станции Пуховичи, кроме “Интернационала”, пели ещё на белорусском языке: “Ад веку мы спалі, і нас разбудзілі. Сказалі, што трэба рабіць. Што трэба зямлі чалавеку, што трэба зладзеяў забіць”. Впоследствии эту песню петь перестали. Были разговоры, что её будто бы запретили.”

Адным словам, у кніжцы вельмі яскрава адлюстраваная нацыянальная ментальнасць беларусаў: мудрасць, памяркоўнасць, разважлівасць, бесканфліктнасць, паслушнства, агляднасць, працалюбства, выхаваньне дзяцей, захаваньне традыцыяў, культура быту і ўнутраная духоўная культура (адукацыя, кнігі, спакойнае стаўленье да любой *пануючай* мовы, а па *суннасці адсутнасць* у асноўнай масе грамадзянаў дзяржаўнага патрыятызму як такога, тым больш нацыянальнага)…

На адваротнай вокладцы кніжкі кінуўся ў очы рэкламна-гандлёвы слоган выдавецтва: “ЛЕПШЫЯ ВЫДАЮЦА Ў ХУРСІКА”. Прачытаўшы і станоўча адрэцэнзаваўшы ўжо трэй кніжкі гэтай установы, мне падалося, што ў нашым выпадку такі слоган абсалютна адпавядае рэальнасці. “Марка” як кажуць ня

толькі заяўленая, але і вытрымліваеща на адпаведна высокім – мастацкім – узоруні... Рэцэнзуемая кніжка, на жаль, выйшла вельмі малым накладам, а прачытаць яе я раіў бы ўсім зацікаўленым нашай нацыянальнай чалавечай спадчынай. Хоць бы з той прычыны, што далёка ня ўсю прафіду-матку пра жыцьцё быцьцё наших продкаў можна прачытаць у кніжках, часопісах і газетах нават па сённяшнім часе, як, між іншым, не заўсёды тое можна было зрабіць і па цехановічавым часе, калі, да прыкладу, “железная дорога вытисывала Петербургскую газету «Новь»... По тем временам эта газета была самая левая. Иногда она выходила в свет с почти чистой первой полосой – цензура не пропускала, вычёркивала то, что было для неё неподходящим”...

Што ж, праз 100 гадоў тое можна прачытаць у кніжцы І.Цэхановіча. Занатаванае застасцца. Нашчадкам. І добра, калі яны бяз сораму, а ў бальшыні выпадкаў і з гонарам могуць азірнуцца на сваіх продкаў. Як вось у гэтым выпадку.

### Рычард БЯЛЯЧЫЦ.

«Вочы малітвы»: вершы. –

Мінск: «Беларускі кнігацбор», 2005,  
рэдактар Ю.Голуб, 300 паас., 180 стар.

Літаратура, пазія ў прыватнасці, справа абсалютна асабістая. Хочаш – пішы, ня хочаш – не пішы. Хоць лепш, канечне, гучала б іншае правіла: можаш – пішы, ня можаш – не пішы. У залежнасці ад таленту альбо хоць якіх здольнасцяў. У нас жа ўвогуле прыжыўся прынцып вядомай прымакі: узяўся за гуж – не гавары, што нядуж. Прасцей кажучы, калі ўжо зарыфмаваў аднойчы “выган – выгань”, то абавязаны рыфмаваць і далей: “горад – горай”, “саюз – беларус”, “дача – паддача”, “жыцьцё – небыцьцё”...

Найчасцей менавіта так і бывае. Але і на такі выпадак, дзякаваць Богу, прыжылася свая фармулёўка: з кожнага

правіла ёсьць пэўныя выключэнні. І гэта выратоўвае. Паэзію ў tym ліку.

У такім ракурсе цікава глянуць на разьвіццё літаратурнага працэсу на *перыферый*. Па tym, што там выдаеща, сітуацыя выглядае мала горш, чым у сталіцы. Калі ж паглыбіцца ў кантэкст выдруканай *прадукцыі*, то цябе адразу адольвае інерцыйная беларуская мляўкасць. Аўтары, тэмы, зъмест, стыль, паэтыка сваімі харектарыстыкамі не выходзяць за рамкі шматгадовага вопыту, акрэсленага нацыянальнай літаратурнай традыцыяй. Зноў жа, за рэдкім выніяткам. Хоць, на беглы погляд, тэматыка вершаў даволі шырокая, аднак укладзеная ў іх філософія вельмі вузкая. І галоўнае, ня новая.

Я ня думаю, што правінцыйная літаратура задаволілася сваёй другараднасцю, аднак, апроч кулуарных прэтэнзіяў на больш высокі ранг, яна тое нічым іншым (найперш узроўнем мастацкай творчасці) не пацвярджае. Ёсьць аўтары (дарэчы, іх дастаткова і ў сталіцы), якія выдалі “на-гара” па пяць і болей зборнікаў, але так і ня выклікалі зацікаўленасці ў сур'ёзных крытыкаў, кола якіх, шчыра скажам, звузела да небяспечнага мінімуму, за якім сам літаратурны працэс неўзабаве можа дарэшты размыцца, згубіць сваю пэўную выстраенасць і нацыянальна-культурную значнасць. Тая ж адсутнасць самакрытычнасці ў саміх аўтараў (а гэта ня што іншае як мера адoranасці, маральнасці, начытанасці ды інтэлекту), спараджае няздолънасць да парайональнага аналізу сваіх тэкстаў з лепшымі ўзорамі гэтага жанру і прыводзіц да патавай сітуацыі, калі мастацкая творчасць, як такая, саступае сваё месца рацыянальнай літаратурнай работе.

Зрэшты, раздумаўшыся, прыходзіш да высновы, што па сённяшнім маладухоўным часе людзі, якія займаюцца вершаскладаннем, усё ж запатрабаваныя вышэйшай прыродай і выконваюць ролю своеасаблівых аазісаў у самаствораных грамадскіх пустэльнях. Пад іх хутарскім ідyllічнымі *бярозамі і крынічкамі* можна

схавацца ад гарадскога гармідару, за-  
дущнага асфальту і механічнай жыць-  
цяждзейнасці. Ды вось бяды, нават натур-  
філасофія ў паэтычных вобразах такіх  
аўтараў нярэдка ставіць іх удзячнага  
чытача ў ступар, як, да прыкладу, у  
вершы “Зайчына пісьмо” ў зборніку  
Р.Бялячыца (вылучэнні мае – *Легал*):

Полем, полем  
Злой зімой...  
Покуль сілы, покуль ціша,  
Ён апошняе пісьмо  
На снягах зайчысе піша.  
Пра віно там і пра плоць,  
Там аб смерці і аб жыце.  
Не чытаеце, то хоць  
Слова ботам не тапчыце.

Адчуваеща, што ўсё сваё грахоўнае  
аўтар намысліў схаваць у гэтым зячым  
вобразе, аднак праз нястачу майстэрства  
многае лішняе – нечакана для яго – вы-  
тырнулася вонкі і стала бачным яго не-  
шматлікім чытачам. А можа я тут пераб-  
іраю, і якраз тыя чытачы, на якіх арыен-  
туецца наш аўтар, якраз нармальна  
ўспрымушь гэтыя яго радкі. Ды яшчэ і  
языком пацокаюць, маўляў, во, халера,  
як файна Станіслававіч выкруці! Суст-  
ракаў я і такіх павярхоўных (неглы-  
бокіх) чытачоў (у кожнага рэгіянальна-  
га выдання свой, прыкладна  
трохсотасобнікавы наклад, і ў кожнага  
з тых асобнікаў свой, амаль вядомы ці  
знаёмы паэту, чытач; да сталіцы  
зборнікі даходзяць толькі з аўтарскай  
ініцыятывы, якая пераважна далей  
сяброў-таварышаў і аддзелаў крытыкі  
перыядычных рэспубліканскіх  
выданняў не даходзіць). Але нешта  
мне падказвае, што ў нашым выпадку  
Р.Бялячыцу хочацца займець водгук ме-  
навіта чытачоў сур’ёзных і абазнаных,  
прасыцей кажучы, літаратурных прафе-  
сіоналаў. Такіх як я, скажам.

І я, прынамсі, спрабую аўтара зразу-  
мець, хоць паэзія не разумееца, а *вычу-  
ваеца* ўсімі пяцьцю органамі чалавечай  
істоты альбо, як у М.Гумілеву, калі “под  
скальпелем природы и искусства/ кричит  
наш дух, изнемогает плоть,/ рождая  
орган для шестого чувства”.

А можа, я залішне катэгарычны і пе-  
раважная большасць аўтараў з перыфе-

рыі піша проста дзеля свайго ўнутранага духоўнага самасцьвярджэння, а раз-  
зам з tym і дзеля сцьвярджэння роднай  
мацярынскай мовы, беларускай нацыі,  
сваёй Айчыны, у рэшце рэшт. У нашых  
цяперашніх варунках гэта больш чым  
зразумела і ўхвальна. А колішнє маладое  
кідкае выслоўе А.Т.Твардоўскага  
“какой хочу, такой и знаменитый”,  
мажліва, мае больш шырокую геаграфію  
і пасыл – з разлікам на перыферыйную  
несъмяротнасць і хоць бы проста доб-  
рую людскую памяць? А чаму і не?..

Як піша, не зусім зграбна спрабуючи  
выказаць класічны быкаўскі вобраз,  
Р.Бялячыць:

Была завершана, здаецца,  
З канцом стагоддзя назаўжды  
Ліхая тэма,  
Але сэрца  
Прасілася жывой вады  
З крыніцы той,  
Адной, нязменнай,  
Пакуль не стала вечным сном.  
І незавершаная тэма  
Даймае поле скразняком.

Падобнае рэзюме (бяз боязі памыліц-  
ца) можна падвесыці і да кніжкі аўтара  
гэтих радкоў.

#### Алесь МАРЦІНОВІЧ.

«*Сполахі далёкіх зарніц*»;

*Гісторыя ў асобах: эс, нарысы*. – Мінск:  
«Мастацкая літаратура», 2005, рэдактар  
У.Мазго, 2000 экз., 334 стар.

Пра Алеся Марціновіча, як пра кры-  
тыка і таленавітага папулярызатора сучаснай беларускай літаратуры і нацыя-  
нальнай культурнай спадчыны, многа  
гаварыць ня трэба. Гэта шырокавядома.  
У яго ёсьць свае чытачы і свае прыхіль-  
нікі. Ёсьць і тыя, хто недаацнівае яго  
*тыманічную* літаратурную працу. У іх  
свой погляд на тыя ці іншыя рэчы. Заў-  
важу толькі, што РЭЧЫ Тыя па вялікім  
рахунку адны і тыя ж, і ацэнкі іх мала  
чым розніцца. Нашчадкам жа і спад-  
чыннікам Айчыны на карысць будуць  
усе літаратурныя і гісторычныя *летапі-  
сы сёньняшніх дзён*. И чым больш іх бу-

дзе, тым лепш, бо з іх парадайнальнага аналізу, у рэшце рэшт, і выснвецца аб'ектыўная гісторыя беларускай літаратуры і культуры. Як сёньня высноўваецца нашае мінулае са шматлікіх архіўных крэніцаў і прыватных спратадаў. Вось і гэтая кніжка А.Марціновіча – сёмая з яго гісторыка-мастацкага цыклу “Хто мы, адкуль мы”. Яе “сюжэтная” разьбежка ў часе сягае больш як за 250 гадоў: ад часоў імператрыцы Кацярыны I да выпрабавання звышгукавых ляタルных апаратараў канструктара П.Сухога.

Пра каго яшчэ распавядае гэтым разам А.Марціновіч? Пра Міхаіла Глінку, Антона Мухлінскага, Міхала Эльвіра Андрэйлі, Аляксандра Кавалеўскага, Фёдара Стравінскага, Вітольда Цэраскага, Соф'ю Кавалеўскую, Аляксея Бялыніцкага-Біруло, Аляксандра Булатовіча, Казіміра Малевіча.

Паколькі аўтар карыстаўся рознымі архіўнымі і навуковымі і, па ўсім відаць, іншамоўнымі артыкуламі і нарыйсамі пра гэтых людзей, то яго тэксты (у нейкім сэнсе своеасаблівыя “дайджэсты”) ня маюць асаблівых стылістычных і храналагічных хібаў і нараканьняў. Адпаведна і мова гэтых расповедаў вызначаеца дабротным узорёнем.

Найперш хочацца сказаць пра тое, што бальшыня гістарычных “герояў” гэтай гожа выдадзенай кніжкі, як бы да нацыянальнай беларускай спадчыны мае не зусім пэўныя, скажам так, ускосныя дачыненіні. Аднак ва ўсіх упомненых асобаў хоць і не бяз цяжкасцяў, але ўсё ж адшукаліся прабеларускія родавыя карані. Ці не таму аўтар кніжкі, ня раз і ня два, змушаны рабіць сваім чытачам, да прыкладу, такія “рэверансы”: “*Так з'явіўся на свет будучы знакаміты кампазітар, заснавальнік рускай класічнай музыкі Міхайл Глінка. Нарадзіўся на Смаленічыне, у Ельнінскім павеце (сёня аднайменны раён у Смаленскай вобласці Расіі). Але на толькі таму, што Смаленічына – этнічная тэрыторыя Беларусі, хочацца пагаварыць пра яго.*” Пагодзімся, ня толькі, але ж – і таму таксама.

Альбо: “...як ні ставіцца да Кацярыны I, яна ўсё ж была асобай. Для нас жа яе постаць прыцягальная яичэ і таму, што Марта Скаўронская, без якой бы не было і імператрыцы Кацярыны Аляксееўны, з тых беларусаў, якія ў розны час, жывучы за межамі Бацькаўшчыны, набылі вялікую вядомасць”, хоць беларускасць Кацярыны I да гэтай пары ўсяго толькі меркаваныні (іх шмат прыводзіць на пачатку артыкулу і сам А.Марціновіч – польская, лівонская і шведская версіі – але ўжо напрыканцы чамусыці самаўпэўнена “ставіць гербавую пячатку” Кацярынінай тутэйшасці). Яшчэ цяжкі падводзіць да беларускай прыналежнасці геніяльнага матэматыка Соф'ю Кавалеўскую, якая, аднак, і сама не здагадвалася, “*што польскі магнат Корвін-Крукоўскі з'яўляўся ніякім і не польскім, а беларускім. (...) На жаль, у сям'і Корвін-Крукоўскіх нічога не ведалі пра сваё беларускае паходжанне*”. Затое цяпер пра гэта ведаем мы. І ўсё ж найбольш трапна пададзена А.Марціновічам асоба мастака-канцептуаліста Казіміра Малевіча праз выказваньне філосафа У.Конана: “*К.Малевіч належсаў да той часткі інтэлігенцыі беларускага этнічнага паходжання, якая мела нават не дзве (як герой аповесці Максіма Гарэцкага “Дзве душы”), а трэй душы: закваска яго беларуская, замешаны па-польску, спечаны па-расійску. Верагодна, сваёй аўтэнтычнай бацькаўшчыны будучы рэфарматар мастацтва не заўажыў.*”

Падводзячы рахункі, зазначу, што дзякуючы такім няпростым росшукам і вымогам нашых сучаснікаў, у тым ліку і аўтара гэтай кніжкі, мы робімся спадчынна і духоўна багацейшымі. А духоўна багатая нацыя падчас больш трывалая ў часе і чалавечай гісторыі, чым матэрыяльна багатая. Бо і духоўнае, кажуць, праз пэўны перыяд часу матэрыялізуеца ў пэўныя даброты. Таму будзем верыць, што нашыя нашчадкі свайго гістарычнага шанцу ня ўпусціцца.